



# ВЕСТНИК МГИРО

Научно-методический журнал

Издается ежеквартально

Издается с сентября 2010 года

№ 1 (16)  
январь-март 2014 г.

В соответствии с приказом  
Председателя Высшей аттестационной комиссии  
Республики Беларусь от 01.02.2012 г. № 21  
журнал включен в Перечень научных изданий  
Республики Беларусь для опубликования  
результатов диссертационных исследований  
по историческим, педагогическим  
и психологическим наукам

Зарегистрирован  
Министерством информации Республики Беларусь  
в Государственном реестре средств массовой  
информации за № 1090 09.12.2010 г.

Главный редактор Татьяна Ивановна Мороз  
Ответственный за выпуск Н.Н.Пинчук  
Редактор И.Л.Бондарь  
Верстка Н. Н. Пинчук  
Дизайн обложки Е. В. Каракун

Подписано в печать 03.03.2014.  
Выход в свет 24.03.2014.  
Формат 60x84/8. Бумага офсетная.  
Гарнитура Cambria. Ризография.  
Усл.печ. л. 11,6. Уч.-изд. л. 10,0. Тираж 310.  
Заказ 61. Цена свободная.

Издатель и полиграфическое  
исполнение ГУО «Минский городской  
институт развития образования»  
Свидетельство № 1/176 от 12.02.2014.

ЛП № 02330/460 от 03.03.2014.  
Адрес редакции: 220034, г. Минск,  
пер. Броневой, 15а, тел. 294-85-51  
e-mail: mgiro@minsk.edu.by  
Адрес типографии: 220034,  
г. Минск, пер. Броневой, 15а.

Статьи в рубрику «Научные публикации» рецензируются. Полное или частичное воспроизведение или размножение любым способом материалов, опубликованных в настоящем издании, допускаются только с письменного разрешения издателя.  
Материалы в рубрику «Образовательная практика» не рецензируются и не возвращаются.

MSIDE NEWSTELLER  
*Scientific-methodical magazine*  
*Is Published triennial*  
*Since September 2010*

## Редакционная коллегия

- Т. И. Мороз**, кандидат педагогических наук, доцент;
- В. В. Буткевич**, доктор педагогических наук, профессор, заместитель главного редактора;
- С. П. Стрековский**, кандидат исторических наук, доцент, заместитель главного редактора;
- Л. Н. Воронецкая**, кандидат педагогических наук, доцент;
- Н. М. Забавский**, доктор исторических наук, профессор;
- Н. Л. Кузьминич**, кандидат педагогических наук, доцент;
- В. А. Листратенко**, кандидат педагогических наук, доцент;
- А. М. Лютый**, доктор исторических наук, профессор;
- О. А. Минич**, кандидат педагогических наук;
- В. Н. Наумчик**, доктор педагогических наук, профессор;
- Л. В. Орлова**, кандидат психологических наук, доцент;
- Б. В. Пальчевский**, доктор педагогических наук, профессор;
- Л. А. Пергаменщик**, доктор психологических наук, профессор;
- Т. И. Пучковская**, кандидат педагогических наук;
- О. М. Старикова**, кандидат педагогических наук, доцент;
- О. В. Толкачева**, кандидат педагогических наук, доцент;
- В. В. Чечет**, доктор педагогических наук, профессор;
- В. А. Янчук**, доктор психологических наук, профессор;
- Л. Г. Венцерева**

УДК 930(476):[378-057.175:9"196/198"]

**П. А. Мацюш,**  
**загадчык навукова-даследчага сектара БДПУ імя М. Танка,**  
**кандыдат гісторычных науок, дацэнт**

## ПАДРЫХТОЎКА НАСТАЎНІЦКІХ І НАВУКОВА-ПЕДАГАГІЧНЫХ КАДРАЎ ГІСТОРЫКАЎ У БССР (60-Я - 80-Я ГГ. ХХ СТ.): ГІСТАРЫЯГРАФІЯ ПРАБЛЕМЫ

Статус гісторыяграфічнай ведаў у галіне науки і выкладчыцкага складу науучання гісторыкаў ў ВНУ БССР былі прааналізаваны ў артыкуле. Даследчык можа выявіць істотныя асаблівасці і змены ў сістэме вышэйшай адукцыі гісторыі ў БССР у 1960-1980-х гадоў пасля аналізу савецкай і постсавецкай гісторыяграфіі. Упершыню былі адлюстрраваны інтэграваны гісторычна рэканструкцыя прадмета даследаванні ў гісторыяграфіі.

Гісторыя як сістэма ведаў, наука і крыніца сацыяльнага вопыту мае выключна важную функцыю. Яна вызначае каштоўнасныя арыенціры, садзейнічае станаўленню асобы, фарміруе навыкі самастойнай даследчай дзеянісці. Атрыманне паўнавартасной гісторычнай адукцыі непасрэдна залежыць ад вопыту і кваліфікацыі кадраў. Падрыхтоўка настаўніцкіх і наўукова-педагагічных кадраў гісторыкаў для сістэмы адукцыі і науки як наўуковая праблема таксама знайшла сваё адлюстрраванне ў гісторыяграфіі.

Мэта артыкула – выявіць ступень наўуковой распрацаванасці названай праблемы ў савецкай і постсавецкай (айчынай і замежнай) гісторыяграфіі.

Нягледзячы на актуальнасць тэмы, на сённяшні дзень не існуе працы, якая ўсебакова разглядала б увесь комплекс пытанняў кадравага забеспечэння вышэйшай гісторычнай адукцыі і гісторычнай науки. Падрыхтаваны манаграфіі, дысертацийныя даследаванні, артыкулы, якія раскрываюць асобыя аспекты тэмы.

У адпаведнасці з праведзеным аналізам гісторыяграфію даследавання можна падзяліць на некалькі кірункаў. Да першага з іх адносяцца абавязковыя наўуковыя даследаванні, у якіх раскрываюцца агульныя праблемы функцыяновання і развіцця вышэйшай адукцыі ў савецкі перыяд, аналізуеца партыйна-дзяржаўная палітыка СССР і БССР у галіне адукцыі, раскрываеца структура і змест падрыхтоўкі спецыялістаў у вышэйшай школе.

Важным арыенцірам з'яўляюцца працы асоб, якія ўзначальвалі сістэму адукцыі краіны і рэспублікі. Да іх можна аднесці даследаванне міністра вышэйшай і сярэдняй спецыяльной адукцыі СССР В. П. Ялюціна [6]. Аўтар аналізуе станаўленне сістэмы вышэйшай адукцыі ў СССР. Асноўная ўвага надаецца дасягненням савецкай сістэмы адукцыі да 1980 г., паказваеца развіццё яе розных галін. Станаўленне гісторычнай

адукцыі ў СССР аўтарам не вылучаецца ў асобную структурную адзінку працы, а разглядаецца толькі ў кантэксле развіцця грамадазнаўчай адукцыі.

У манаграфіі былога намесніка міністра вышэйшай, сярэдняй спецыяльной і прафесійнай адукцыі БССР М. I. Красоўскага «Высшая школа Советской Белоруссии» [11] на падставе статыстычных даных паказваеца працэс станаўлення вышэйшай адукцыі ў Беларусі. Дасягненні ў развіцці вышэйшай школы Савецкай Беларусі аўтарам звязваюцца з колькаснымі паказчыкамі: павелічэннем колькасці наўчальных установ, прафесарска-выкладчыцкага складу, кантынгенту студэнтаў. Шмат увагі надаецца пытанням вучэбна-матэрыяльнай базы вышэйшай школы. У працы падкрэсліваецца роля партыйнага кіраўніцтва БССР у развіцці вышэйшай школы. Даследаванне не асвятляе пытанні развіцця гісторычнай адукцыі ў сістэме ВНУ, але ў ім паказаны агульныя тэндэнцыі развіцця вышэйшай школы рэспублікі, колькасныя суадносіны выкладчыцкіх і студэнцкіх кадраў, планаванне выпуску маладых спецыялістаў згодна з пяцігадовымі планамі. У 1972 г. па дадзенай манаграфіі аўтарам была абаронена кандыдацкая дысертация.

У даследаванні М. К. Сакалова «Партийное руководство подготовкой и воспитанием кадров высшей школы БССР» [24] канцэнтруеца ўвага на дзеянісці агульнасаюзных і рэспубліканскіх савецкіх партыйных і дзяржаўных органаў улады па падрыхтоўцы і камуністычным выхаванні наўукова-педагагічных кадраў для вышэйшай школы рэспублікі. У працы (на падставе шырокай крыніца знаўчай базы) аналізуеца рэалізацыя пастаноў партыі, якія датычыліся вышэйшай школы. Падрабязна разглядаеца формы падрыхтоўкі наўукова-педагагічных кадраў для вышэйшай школы, у тым ліку і ў галіне грамадскіх наукаў. Аналізуеца абнаўленчыя працэсы, што адбываліся ў вышэйшай школе БССР у пасляваенныя гады.

## ІСТОРИЯ

шай школы рэспублікі. У працы (на падставе шырокай крыніца-научай базы) аналізуецца реалізацыя пастановы партыі, якія датычыліся вышэйшай школы. Падрабязна разглядаюцца формы падрыхтоўкі навукова-педагагічных кадраў для вышэйшай школы, у тым ліку і ў галіне грамадскіх навук. Аналізуецца абнаўленчыя працэсы, што адбываліся ў вышэйшай школе БССР у пасляваенныя гады.

Асабна хацелася б вылучыць працу, прысвечаную развіццю педагогічнай адукацыі ў СССР і БССР. Пытанні падрыхтоўкі педагогічных кадраў для сістэмы народнай адукацыі раскрываюцца ў даследаванні «*Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР, 1961–1986 гг.*» [21].

Безумоўна, больш грунтоўна праблемы гістарычнай адукацыі можна раскрыць пры аналізе стану гістарычнай навукі. Аб'ядноўвае гэтыя дзве сферы агульнае кола пытанняў. Да такіх праблем можна аднесці падрыхтоўку і навуковую дзейнасць выкладчыцкіх кадраў гісторыкаў, укараненне навуковых дасягненняў у вучэбны працэс і інш. Працы, якія раскрываюць названыя праблемы, можна аб'яднаць у асобны кірунак гістарыграфіі.

Фундаментальныя харктар мае праца «Наука Беларуси в XX столетии» [19]. У дадзеным выданні раскрыты асноўныя вехі станаўлення беларускай навукі ў мінульым стагоддзі, прадстаўлены дасягненні ў галіне гістарычных навук, звязаныя з плённай дзейнасцю вядомых вучоных-гісторыкаў.

Аб'ектам даследавання Г. У. Карзенкі з'явіліся пытанні фарміравання і росту навуковай інтэлігенцыі Беларусі ў пасляваенны час. Вынікі даследавання адлюстраваны ў манографіі «Научная интеллигенция Беларуси в 1944–1990 гг.: подготовка, рост, структура» [9] і доктарскай дысертациі «Научные кадры Белоруссии: проблемы формирования и развития (1944–1990 гг.)» [10]. На падставе змястоўнага матэрыялу даследчыкам распрацаваны пытанні дынамікі росту навуковых і навукова-педагагічных кадраў, структуры навуковай інтэлігенцыі рэспублікі. Аўтар прыходзіць да вынів, што найбольшы колькасны рост навуковых супрацоўнікаў прыходзіцца на 1959–1965 гг. Перыйд з 1966 г. па 1980 г. вызначаецца як час стабілізацыі росту. Перыйд з 1980 г. харктарызуецца замаруджваннем росту і скарачэннем колькасці навукоўцаў. Падкрэсліваецца думка, што з сярэдзіны 1960-х гг. вышэйшая школа адчула цяжкасць з камплектаваннем аспірантуры.

Пытанні развіцця гістарычнай навукі ў БССР у 60-я гг. ХХ ст. разглядаюцца ў

## НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

кандыдацкай дысертациі В. Ц. Леанаўца «Развитие исторической науки в БССР (60-е гг.)» [14]. Аўтар аналізуе формы падрыхтоўкі навуковых і навукова-педагагічных кадраў гісторыкаў у навуковых і вышэйших навучальных установах. Даследчык прыходзіць да вынів, што ў канцы 1960-х гг. аспірантура ў сістэме вышэйшай школы становіцца вядучым цэнтрам па падрыхтоўцы кадраў для гістарычнай навукі. У дысертациі падрабязна разглядаецца дзяржаўная палітыка ў галіне арганізацыі і ўдасканалення навуковай дзейнасці гісторыкаў, раскрываеца дзейнасць спецыялізаваных Саветаў па абароне дысертаций.

В. Ц. Леанавец адзначае, што большасць дысертацийных даследаванняў гісторыкаў, якія працавалі як у акадэмічных навуковых установах, так і ў сістэме вышэйшай школы, былі накіраваны на вывучэнне і тэарэтычнае абагульненне вопыту Камуністычнай партыі і працоўных Беларусі, прысвечаны барацьбе за перамогу Каstryчніцкай рэвалюцыі і станаўленню Савецкай улады падчас грамадзянскай вайны, сацыялістычнаму будаўніцтву ў рэспубліцы. Аўтар прыходзіць да вынів, што «рост навуковых і навукова-педагагічных кадраў, павышэнне іх ідэйна-тэарэтычнага і прафесійнага ўзроўню, рэарганізацыя структуры навуковых падраздзяленняў у многім забяспечыла паспяховае выкананне складаных і адказных задач, якія паўсталі перад гістарычнай навукай у 60-я гг.» [13, с. 79].

Блізкім па структуре з'яўляецца даследаванне І. І. Шаўчuka «Развитие исторической науки в БССР (70-е гг.)» [30]. Даследчык падрабязна аналізуе формы падрыхтоўкі і асноўныя кірункі навуковай дзейнасці саіскальнікаў вучоных ступеняў. Аўтар звяртае ўвагу на прафесійную падрыхтоўку студэнтаў-гісторыкаў у вышэйшай школе БССР. Для будучай навуковай дзейнасці выпускнікоў гістарычных факультэтатаў універсітэтаў (пры выкананні імі дыпломных даследаванняў) прапаноўвалася замацоўваць да вядомых навукоўцаў акадэмічных установ. Даследчыкам адзначаецца, што крытыкай немаркісіцкай гістарыграфіі займаліся людзі, якія валодалі замежнай мовай, але не мелі базавай гістарычнай адукацыі. Пры гэтым для якаснага выканання гэтай працы не выкарыстоўваліся магчымасці гістарычнага факультэта Мінскага педагічнага інстытута, дзе рыхтавалі гісторыкаў з дадатковай спецыяльнасцю «замежная мова». І. І. Шаўчук сцвярджае, што «працэс утварэння новых гістарычных кафедраў у 1970-я гг. адлюстроўваў як патрэбнасць ва-

## ВЕСТНИКМГНРО № 1(16)/2014

ўсебакова падрыхтаваных спецыялістах з вышэйшай адукацыяй, так і імкненне больш поўна выкарыстаць творчы патэнцыял выкладчыкаў. Праведзеная дыферэнцыяцыя стварала навукова-педагагічным работнікам спрыяльныя ўмовы не толькі для распрацоўкі грамадзянскай гісторыі і гісторыка-парцыйнай проблематыкі, але і для павышэння імі сваёй навуковай кваліфікацыі» [29, с. 71].

Вынікі навуковага вывучэння гісторыі БССР і гісторыі Камуністычнай партыі Беларусі былі падведзены ў абагульняльнай працы У. М. Міхнюка і П. Ц. Петрыкава «Історическая наука БССР в 80-е годы» [17]. Храналагічна яна з'яўляецца працягам даследавання В. Ц. Леанаўца і І. І. Шаўчука. У працы паказаны асноўныя праблемы і кірункі развіцця гісторычнай навукі ў першай палове 80-х гг. XX ст. Прыймаючыя кадраў гісторыкаў адзначаюцца дасягненні ў парапнанні з папярэднім пяцігодкай: павелічэнне колькасці дысертацый і ўдзельнай вагі дактароў навук, падкрэсліваеца думка аб павышэнні ролі вышэйшай школы ў падрыхтоўцы кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый. Умацаванне кадравага патэнцыялу гісторычнай навукі звязваеца з рэалізацыяй парцыйных і дзяржаўных пастаноў ва ўмовах перабудовы савецкага грамадства.

У бібліографічным даведніку У. М. Міхнюка «Докторские и кандидатские диссертации по историческим наукам БССР: 1944–1987 гг.» [5] класіфікаваны дысертацыі па спецыяльнасцях: гісторыя КПСС і КПБ, гісторыя СССР і БССР, усеагульная гісторыя, археалогія, этнографія, журналістыка. Такім чынам, можна прааналізаваць дынаміку абароненых у сістэме вышэйшай школы кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый, і ў пэўнай ступені ацаніць ролю ВНУ ў падрыхтоўцы кадраў для гісторычнай навукі.

Вывучэнню дзяржаўной кадравай палітыкі ў галіне навукі прысвечана дысертацыя М. І. Галенчыка «Подготовка научных кадров в Белорусской ССР и их творческий вклад в развитие науки (1943–1965 гг.)» [3]. Апошняя глава дадзенага даследавання датычыцца пытанняў развіцця навукі і росту яе кадравага патэнцыялу за гады сямігодкі. Аўтар разглядае пытанні ўдасканалення форм і метадаў падрыхтоўкі навуковых кадраў, развіцця даследавання ў розных галінах навукі. Даследчыкам аналізуецца структура навуковай інтэлігенцыі рэспублікі, у тым ліку і месца ў ёй гісторыкаў, паказваюцца іх навуковыя дасягненні за гады сямігодкі. У якасці прыкладу апісваюцца навуковая

## ІСТОРІЯ

біяграфія вядомага гісторыка Н. В. Каменскай. Аўтар адзначае дасягненні выкладчыкаў гісторыка-парцыйных кафедраў у справе вывучэння пытанняў гісторыі КПСС і КПБ, гісторыкаў, якія займаліся вывучэннем усеагульной гісторыі, археалогіі і іншых кірункаў гісторычнай навукі.

Пытанні кадравага забеспечэння беларускай гісторычнай навукі і гісторычнай адукацыі закранаюцца ў працы нямецкага гісторыка Р. Лінднэра «Гісторыкі і ўлада» [15]. Аўтарам аналізуецца даныя аб колькасці гісторыкаў у БССР і іншых саюзных рэспубліках, тэматычнае размеркаванне дысертацый па розных галінах гісторычнай навукі. Даследаванне з'яўляецца ўнікальным у беларускай гісторыографіі, але не ўтрымлівае новых даных па вывучае ма тэме.

Першым і адзіным на сённяшні дзень у Беларусі даследаваннем у галіне гісторыі гісторычнай адукацыі ў вышэйшай школе Беларусі з'яўляецца кандыдацкая дысертацыя Л. А. Маторавай «Развитие исторического образования в системе высшей школы Беларуси. 1944–1961 гг.» [18].

Аўтарам раскрываецца развіццё гісторычнай адукацыі ў кантэксле сацыяльна-палітычных працэсаў у савецкім грамадстве ў пасляваенны час і дзяржаўной палітыкі БССР у вышэйшай школе. Дысертацыя пабудавана па праблемна-храналагічным прынцыпе, і вывучэнне пытанняў развіцця гісторычнай адукацыі звязваеца з пераменамі, якія адбыліся ў савецкім грамадстве пасля смерці І. Сталіна і XX з'езда КПСС. Даследчыкам даказваецца, што мадэль гісторычнай адукацыі ў сістэме вышэйшай школы БССР была сродкам ідэалагічнай палітыкі партыі. Гэта акалічнасць непасрэдна ўпłyўвала на яе змест. Савецкі перыяд вывучае больш падрабязна ў парапнанні з дасавецкім, тым самым сцвярджалася, што «сапраўдная» гісторыя пачыналася толькі пасля кастрычніка 1917 г., а да гэтага была перадгісторыя.

Даследчык сцвярджае, што змест гісторычнай адукацыі вызначаўся галоўным чынам сацыяльным заказам з боку дзяржавы, а не аб'ектуальным станам гісторычнай навукі [18, арк. 45].

У дысертацыі тым не менш адсутнічаюць абавязковыя дасягненні агульных падрыхтоўкі за гады сямігодкі. Аўтар разглядае пытанні ўдасканалення форм і метадаў падрыхтоўкі навуковых кадраў, развіцця даследавання ў розных галінах навукі. Даследчыкам аналізуецца структура навуковай інтэлігенцыі рэспублікі, у тым ліку і месца ў ёй гісторыкаў, паказваюцца іх навуковыя дасягненні за гады сямігодкі. У якасці прыкладу апісваюцца навуковая

біяграфія вядомага гісторыка Н. В. Каменскай. Аўтар адзначае дасягненні выкладчыкаў гісторыка-парцыйных кафедраў у справе вывучэння пытанняў гісторыі КПСС і КПБ, гісторыкаў, якія займаліся вывучэннем усеагульной гісторыі, археалогіі і іншых кірункаў гісторычнай навукі.

## ІСТОРІЯ

рыхтоўкі настаўнікаў гісторыі ў БССР, якая пачала фарміравацца яшчэ ў 30-я гг. ХХ ст. Аўтарам указаны на жорсткія метадалагічныя рамкі і адсутнасць паўнавартасных умоў для варыятыўнага навучання і выхавання сродкамі гісторыі, існаванне параўнальнай невялікіх адрозненняў у праграмах пагісторыі для сярэдняй школы і ВНУ, аб'ектыўныя абмежаванні ў вывучэнні гісторыі Беларусі, негатыўны ўплыў дагматызму і схаластыкі на грамадскую свядомасць спецыялістаў-гісторыкаў у акрэслены час [2, с. 74–75].

На працягу апошніх гадоў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі абаронены шэраг дысертаций, прысвечаных развіццю гісторычнай адукацыі ў межах асобных рэгіёнаў Расіі. Вылучэнне асобнага рэгіёна Расійскай Федэрацыі ў якасці геаграфіі даследавання не страчвае сваёй актуальнасці і для Беларусі. У СССР працяглы перыяд існавала ўніфікованая сістэма падрыхтоўкі спецыялістаў. Уся краіна зтмелаася па адзіных вучэбных планах, нягледзячы на пэўныя рэгіянальныя кампаненты. Пры пэўным несупадзенні геаграфіі даследавання ў працах разглядаецца аднолькавае кола проблем, што тлумачыцца блізкасцю даследчых задач.

У доктарскай дысертациі А. Г. Цімафеевай «Государственная политика в сфере обществоведческого образования российской молодежи в 50 – 90-е годы XX в.» [26] асобная глава прысвячана вывучэнню гуманітарных і грамадска-палітычных дысцыплін у 1960-х – першай палове 1980-х гг. Аўтарам раскрываюцца дзяржаўныя падыходы да вызначэння зместу названай галіны ведаў у вышэйшай школе СССР. Даследчык прыходзіць да вынограды, што ўніфікацыя вучэбнага працэсу, якая праяўлялася ў стварэнні адзіных вучэбных планаў і праграм, з аднаго боку, прывяла да пераемнасці ў вывучэнні грамадскіх дысцыплін, з іншага – да «фармалізму і абыязліцвання вучэбнага працэсу». Такое імкненне да ўніфікацыі вынікала з пазіцыі партыйнага кірауніцтва, якое было незадаволена пераглядам партыйнай гісторыі і «з'яўленнем дыскусій па пытаннях, даўно вырашаных навукай». Гэта праяўлялася ў выпраўленні зместу вучэбнай літаратуры, стварэнні стабільнага падручніка па гісторыі КПСС «на доўгі час», які б правільна адлюстроўваў партыйную лінію, замест разнастайных дапаможнікаў з мноствам трактовак [26, арк. 163].

Расійскім даследчыкам А. М. Церахавым у 2003 г. была абаронена кандыдацкая дысертация на тэму «Становление и развитие высшего исторического образования на Южном Урале (1934–1993 гг.)» [25].

## НЛУЧНЫЕ ПУБЛІКАЦІІ

Аўтарам праведзена грунтоўная праца па сістэматызацыі і аналізе шырокага кола крыніц і вылучэнні асноўных этапаў гісторычнай адукацыі ў ВНУ Паўднёвага Урала. Аднак працяглы храналагічны перыяд даследавання прывёў да нераўнамернага разгляду асобных проблем і перыяду тэмы. Недастаткова ў даследаванні паказана эвалюцыя дзяржаўнай палітыкі ў галіне гісторычнай адукацыі і падрыхтоўкі кадраў гісторыкаў.

Развіццю гісторычнай адукацыі як у асобным расійскім рэгіёне, так і на тэрыторыі ўсёй краіны прысвячаны даследаванні К. А. Ушмаевай «Основные этапы и особенности развития исторического образования в вузах России (20–90-е годы XX века)» [27] і «Развитие высшего исторического образования на Северном Кавказе с 1945 по 2000 гг.: по материалам Дона, Кубани и Ставрополя» [28]. Доктарская і кандыдацкая дысертациі ахопліваюць працяглы храналагічны перыяд. У даследаваннях К. А. Ушмаевай праводзіцца грунтоўны аналіз пытанняў развіцця вышэйшай гісторычнай адукацыі ў розных рэгіёнах Расіі. Аўтарам паказваецца значэнне грамадскіх і спецыяльных гісторычных дысцыплін у фарміраванні грамадзянскай свядомасці будучага спецыяліста. Праз аналіз вучэбных планаў, праграм, вучэбнай літаратуры прасочваецца эвалюцыя зместу гісторычнай адукацыі, паказваеца яе залежнасць ад канкрэтных грамадска-палітычных умоў.

Змест і структура школьнай гісторычнай адукацыі ў СССР раскрываюцца ў дысертациі А. Г. Каласкова «Становление и совершение школьного исторического образования в СССР» [8]. Аўтарам паказаны асноўныя этапы становлення гісторычнай адукацыі ў савецкай школе. У якасці асобнага параграфа вылучана проблема ўдасканалення выкладання гісторыі саюзной рэспублікі. Даследчык аргументуе неабходнасць вывучэння гісторыі саюзной рэспублікі выключна ў рамках курса гісторыі СССР, звяртаючы ўвагу на тэзіс аб існаванні новай сацыяльной і інтэрнацыянальнай супольнасці людзей – савецкага народа.

Сутнасць партыйна-дзяржаўных падыходаў да выкладання гісторыі БССР у сярэдняй школе адлюстравана ў дысертациі М. С. Рыўкіна «Преподавание истории союзной республики в школьном курсе истории СССР (на материале VII–VIII классов школ Белорусской ССР)» [23]. Даследчык, з аднаго боку, раскрывае адукацыйнае і выхаваўчае значэнне вывучэння гісторыі БССР, фармуюю сістэму асноўных светапоглядных па-

няццяў і ідэй, якія павінны фарміравацца падчас вывучэння гісторыі БССР, з іншага – падкрэслівае актуальнасць барацьбы з «буржуазнымі фальсіфікатарамі» гісторыі беларускага народа. Гэта сведчыць аб моцнай ідэалагічнай нагрузкы, ускладзенай на настаўніка гісторыі з боку партыйнага і дзяржаўнага кірауніцтва краіны і рэспублікі. Значная ідэалагічная нагрузкa ўскладвалася і на гісторычныя факультэты, якія рыхтавалі настаўніцкія кадры для школы.

Такім чынам, першыя трох кірункі гісторыографіі вышэйшай гісторычнай адукацыі прадстаўлены грунтоўнымі працамі, да якіх адносяцца дысертацыйныя даследаванні і манаграфіі.

Наступны напрамак у гісторыографіі закране больш вузкае кола проблем гісторычнай адукацыі: функцыянуванне асобнага гісторычнага факультэта, кафедры, выкладанне пэўнай дысцыпліны, біяграфія вядомага навукоўца і педагога і г.д. Прадстаўлены ён у асноўным артыкуламі, тэзісамі, зборнікамі, брашурамі. Дадзеныя працы раскрываюць спецыфічныя праблемы гісторычнай адукацыі і садзейнічаюць стварэнню найбольш поўнай рэканструкцыі прадмета даследавання.

Рэгулярна на старонках часопісаў «Вопросы истории», «Новая и новейшая история», «Весы АН Беларуси», «Коммунист Белоруссии» уздымаліся праблемы развіцця гісторычнай навукі, падрыхтоўкі навуковых і навукова-педагагічных кадраў, удасканалення зместу гісторычнай адукацыі ў вышэйшай і сярэдняй школе. Аўтарамі большасці артыкулаў выступалі вядомыя савецкія і беларускія гісторыкі, якія маглі арганізаваць дыскусію і выступіць на старонках часопісаў з крытыкай праблем у гісторычнай навуцы і гісторычнай адукацыі, але іх палеміка, па зразумелых прычынах, не выходзіла за межы марксісцка-ленінскай метадалогіі.

Пытанні метадычнай падрыхтоўкі настаўнікаў гісторыі і грамадска-палітычных дысцыплін разглядаюцца ў зборніках і дапаможніках «Методическая подготовка студентов-историков в педагогическом вузе» [16], «Основы методики преподавания общественных наук в высшей школе» [20], «Развитие исторического образования в СССР» [22].

Пытанні навуковай арганізацыі, планавання і ўдасканалення навукова-даследчай дзейнасці навукова-педагагічных кадраў гісторыкаў, развіцця навукі і ўдасканалення вучэбна-выхаваўчага працэсу на гісторычных факультэтах беларускіх ВНУ асвятляліся ў артыкулах і навуковых тэзісах М. П. Касцюка,

А. П. Ігнаценкі, П. З. Савачкіна, І. В. Царук, І. П. Крэні, В. М. Фаміна, П. Ф. Дэмітрачкова і інш.

У артыкулах С. М. Ходзіна, А. А. Яноўскага, В. І. Менькоўскага, П. А. Шупляка раскрываюцца асноўныя этапы станаўлення і развіцця гісторычнага факультэта БДУ. Перыйяд 60 – 80-х гг. мінулага стагоддзя для гісторычнага факультэта аўтарамі вызначаўся як супярэчлівы. З аднаго боку, ён быў насычаны плённай і інтэнсіўнай дзейнасцю, калі павялічваўся прыём студэнтаў, уводзіліся новыя спецыяльнасці, пашыраліся міжрэспубліканскія і міжнародныя сувязі, складваліся свае гісторычныя школы, назапашваліся факультэтскія традыцыі. З іншага боку, адчуваўся моцны палітыка-ідэалагічны ўціск, які часта перашкаджаў развіццю пазітыўных пачынанняў.

За апошнія дзесяцігоддзе выйшлі юбілейныя працы, матэрыялы канферэнцый, круглых сталоў, прысвечаныя станаўленню і развіццю гісторычнай адукацыі ў Беларускім дзяржаўным ўніверсітэце [1], Беларускім дзяржаўным педагогічным ўніверсітэце [7], Гродзенскім дзяржаўным ўніверсітэце [12], Магілёўскім дзяржаўным ўніверсітэце [4]. У іх адлюстраваны асноўныя этапы развіцця гісторычнай адукацыі і гісторычнай навукі, прыведзены абавязковыя звесткі аб выпускніках гісторычнага профілю, разгледжаны вынікі навуковай і педагогічнай дзейнасці выкладчыцкіх кадраў гісторыкаў.

Агульным у даследаваннях 1960-х – канца 1980-х гг. з'яўляюца абмежаванні, якія вызначаліся прынцыпам партыйнай адукацыі. Партыйныя документы не падвяргаліся крытыцы, а роля партыі ў падрыхтоўцы кадраў часам беспадстаўна перабольшвалася.

За апошнія дваццаць гадоў змяніліся метадалагічныя падыходы ў даследаваннях. Зніклі многія ідэалагічныя стэрэатыпы, з'явіліся нестандартныя ацэнкі, павялічылася кола ўведзеных у навуковы ўжытак крыніц, пашырыўся выбар метадаў даследавання.

Такім чынам, стан навуковых даследаванняў у галіне падрыхтоўкі настаўніцкіх і навукова-педагагічных кадраў гісторыкаў у БССР у 60 – 80-я гг. XX ст. характарызуецца шырокай гісторыяграфічнай базай, але адсутнасць комплекснага яе вывучэння айчыннымі і замежнымі гісторыкамі стварае аб'ектыўныя ўмовы для далейшай распрацоўкі дадзенай тэмы.

#### Спіс літаратуры

1. Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Гісторычны факультэт : да 70-годдзя заснавання / Беларус. дзярж. ун.-т ; рэдкал.: С.М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2004. – 222 с.
2. Вирская, В.П. Формирование новой концепции истории Беларуси в системе средней об-

## МСТОРНЯ

- У.В. Барысенка (адк. рэд.) [і інш.]. – Магілёў : МДУ, 2010. – 241 с.
5. Докторские и кандидатские диссертации по историческим наукам БССР, 1944–1987 гг. : библиогр. указ. / Гос. б-ка БССР, Ин-т истории Акад. наук БССР ; сост.: В.Н. Михнюк, Л.Н. Но-вицкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : [б. и.], 1988. – 126 с.
  6. Елютин, В.П. Высшая школа общества развитого социализма / В.П. Елютин. – М. : Высш. шк., 1980. – 560 с.
  7. Ковшаров, Н.Д. Исторический факультет БГПУ: возникновение и этапы развития : пособие / Н.Д. Ковшаров. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2006. – 92 с.
  8. Колосков, А.Г. Становление и совершенствование школьного исторического образования в СССР : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / А.Г. Колосков. – М., 1984. – 432 л.
  9. Корзенко, Г.В. Научная интеллигенция Беларуси в 1944–1990 гг.: подготовка, рост, структура / Г.В. Корзенко ; Акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск : Fico : А-СКАД, 1996. – 76 с.
  10. Корзенко, Г.В. Научные кадры Белоруссии: проблемы формирования и развития (1944–1990 гг.) : дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / Г.В. Корзенко. – Минск, 1996. – 222 л.
  11. Красовский, Н.И. Высшая школа Советской Белоруссии / Н.И. Красовский. – 2-е изд., перераб. и расш. – Минск : Выш. шк., 1972. – 328 с.
  12. Крэнь, І.П. Гістарычны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы : да 50-годдзя з дня заснавання і развіцця / І.П. Крэнь // Подготовка педагогических и научных кадров историков и развитие исторической науки в Беларуси : материалы респ. науч.-практ. конф., Гродно, 30 сент. 2004 г. / Гродн. гос. ун-т ; под ред. Е.А. Ровбы, А.Н. Нечухрина, И.П. Крэнія. – Гродно, 2005. – С. 3–23.
  13. Леанавец, В.Ц. Удасканальванне арганізацыі гістарычнай навукі ў БССР (60-я гады) / В.Ц. Леанавец // Вес. Акад. навук БССР. Сер. грам. навук. – 1986. – № 1. – С. 73–79.
  14. Леоновец, В.Т. Организация и развитие исторической науки в БССР, 1961–1970 гг. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / В.Т. Леоновец. – Минск, 1987. – 354 л.
  15. Лінднэр, Р. Гісторыкі і ўлада: нацыятаўчы працэс і гістарычна палітыка ў Беларусі XIX–XX ст. / Р.Лінднэр ; пер. з ням. Л. Баршчэўскага. – СПб. : Неўс. прасцяг, 2003. – 540 с.
  16. Методическая подготовка студентов-историков в педагогическом вузе : материалы Семинара преподавателей методики обучения истории и обществоведению пед. ин-тов РСФСР, Москва, 26–28 мая 1971 г. / Моск. гос. пед. ин-т ; редкол.: П.В. Гора (отв. ред.) [и др.].

### SUMMARY

The status of historiographical knowledge of the science and teaching staff of historians training in high school of BSSR have been analyzed in the article. The researcher could discover the essential features and changes in higher history education in BSSR in 1960–1980s after the analysis of soviet and post-soviet historiography. For the first time have been reflected an integrated historical reconstruction of the subject of the study in historiography.

## НЛУЧНЫЕ ПУБЛІКАЦІІ

- М., 1972. – 111 с.
17. Михнюк, В.Н. Историческая наука Белорусской ССР в 80-е годы / В.Н. Михнюк, П.Т. Петриков. – Минск : Наука и техника, 1987. – 120 с.
  18. Моторова, Л.А. Развитие исторического образования в системе высшей школы Беларуси, 1944–1961 гг. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Л.А. Моторова. – Минск, 2002. – 114 л.
  19. Наука Беларуси в XX столетии / Н.А. Борисевич [и др.] ; НАН Беларуси, Комис. по истории науки. – Минск : Белорус. наука, 2001. – 1006 с.
  20. Основы методики преподавания общественных наук в высшей школе / Э.Л. Васина [и др.] ; под ред. Э.Л. Васиной. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1971. – 388 с.
  21. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР, 1961–1986 гг. / М.Н. Колмакова [и др.] ; редкол.: Ф.Г. Почанин (отв. ред.) [и др.]. – М. : Педагогика, 1987. – 416 с.
  22. Развитие исторического образования в СССР : межвуз. сб. науч. тр. / Воронеж. гос. ун-т ; редкол.: В.И. Чесноков (отв. ред.) [и др.]. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. – 140 с.
  23. Рывкин, М.С. Преподавание истории союзной республики в школьном курсе истории СССР (на материале VII–VIII классов школ Белорусской ССР) / М.С. Рывкин автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 1970. – 28 с.
  24. Соколов, Н.К. Партийное руководство подготовкой и воспитанием кадров высшей школы / Н.К. Соколов. – Минск : Изд-во Белорус. гос. ун-та, 1978. – 143 с.
  25. Терехов, А.Н. Становление и развитие высшего исторического образования на Южном Урале, 1934–1993 гг. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / А.Н. Терехов. – Челябинск, 2003. – 222 л.
  26. Тимофеева, Е.Г. Государственная политика в сфере общественного образования российской молодежи в 50-е – 90-е годы ХХ века : дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / Е.Г. Тимофеева. – Астрахань, 2004. – 500 л.
  27. Ушмаева, К.А. Основные этапы и особенности развития исторического образования в вузах России: 20–90-е годы ХХ века : дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 / К.А. Ушмаева. – Пятигорск, 2011. – 562 л.
  28. Ушмаева, К.А. Развитие исторического образования на Северном Кавказе с 1945 по 2000 гг.: по материалам Дона, Кубани, Ставрополья : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / К.А. Ушмаева. – Ставрополь, 2004. – 330 л.
  29. Шаўчук, І.І. Арганізацыя гістарычнай навукі ў БССР, 70-я гады / І.І. Шаўчук // Вес. Акад. навук БССР. Сер. грам. навук. – 1988. – № 3. – С. 65–71.
  30. Шевчук, И.И. Развитие исторической науки в БССР, 70-е гг. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / И.И. Шевчук. – Минск, 1989. – 342 л.

Статья сдана в редакцию 18.12.2013